

## Пад Навагрудкам новы для краіны жаўрук

Нядаўна ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) паведамляе пра бурую пяхураўку, якую зусім нядаўна на Гродзеншчыне зарэгістравалі Юры Шашэнька, Дзяніс Кіцель, Вольга Лукшыці Дзмітры Вінчэўскі. Тэта новы для Беларусі від, родам з Сібіры. А нядаўна яшчэ аднаго «новенькага» выявілі каля Налібоцкай пушчы. Тэта шары жаўрук - стэпавая птушка, адзін з самых маленькіх жаўрукоў.

8 лістапада ў Навагрудскім раёне група бёрдвочараў (назіральнікаў за птушкамі) адзначыла шэрагажаўрука. Пабачылі новы для краіны від Наталля Капорыкава, Ю. Шашэнька і Генадзь Ардзюк.

- Мы ўвечары вырашылі з'ездзіць на поўдзень Налібоцкай пушчы ў Навагрудскі раён паслухаць пугача, - расказвае сябра АПБ Г. Ардзюк. - Не даязджаючы метраў 300 да лесу на палявой дарозе з-пад машыны выпыхнула дробная птушачка - ледзь не наехалі на яе! Яна праляцела крыху наперад і метраў праз 20 прыземлілася. Мы спыніліся, адразу не зразумелі, хто гэта - звычайна ў такі час жаўрукоў няма. Было каля пяці гадзінаў вечара, пачынала сутонець. Спачатку падумалі - можа, стрынат-ка? Паглядзелі ў біноклі - не, не яна. Снежны падарожнік? Не. Пачалі фатаграфіраваць, каб разабрацца, што за птушка. З дапамогай вызначальніка высветлілі, што гэта шэры жаўрук, які раней у Беларусі не рэгістраваўся.

Жаўрук стаяў перад машынай і дзвэтры хвіліны карміўся, не зважаючы на людзей. Таму атрымалася зрабіць некалькі неблагіх фота. Пасля птушка збегла пешкі ў поле.

Шэры жаўрук - паўднёвы від, найбліжэйшыя ад нас гняздуюцца ў азоўскіх і саратаўскіх стэпах. Гэта адзін з самых маленькіх памераў жаўрукоў. Дагэтуль у Беларусі рэгістраваліся чатыры віды жаўрукоў - рагаты, палявы, баравы і жаўрук-смяцях, з іх першы прылятае толькі ўзімку, астатнія

гняздуюцца ў нас.

Шэры жаўрук летасць упершыню быў зарэгістраваны ў Польшчы, пакуль гэта адзіная рэгістраньт там. Сёлета была адна рэгістрацыя ў Літве. Нядаўна адзначаўся ў Фінляндыі. Ён стане 336-м відам у Спісе птушак Беларусі пасля зацвярджэння Беларускай арніта-фаўністычнай камісіяй.

На сённяшні дзень у Спісе птушак Беларусі 332 віды, зацвярджэння чакаюць таксама палярная чайка і стрынатка-рэмець.